

Піавар К.С.

Віцебскі дзяржсаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава, Віцебск

МОЎНАЯ АСОБА АЎТАРА МАСТАЦКАГА ТЭКСТУ Ў ЛІНГВАКУЛЬТУРАЛАГІЧНЫМ АСПЕКЦЕ

Адным з перспектывных накірункаў сучаснага мовазнаўства з'яўляецца даследаванне мовы як крыніцы ведаў пра культуру і свядомасць, бо ў мове чалавек захаваў сваё фізічнае аблічча, свой унутраны стан, эмоцыі і інтэлект, учынкі і харектар. У апошняй дзесяцігоддзі колькасць прац мовазнаўцаў па даследаванні пытанняў лінгвакультуралогіі і кагнітыўнай лінгвістыкі расце. Гэта звязана з тым, што сёння актуальнымі сталі праблемы дыялога і ўзаемаразумення культур, г.зн. міжкультурная камунікацыя, зыходнымі паняццямі якой з'яўляюцца не толькі “культура” і “маўленчая камунікацыя”, але і “моўная асоба”, “нацыянальны харектар” і інш.

Мэта артыкула: разледзең гісторыю вывучэння тэрміна “моўнай асобы”, выдзеліць асноўныя яе кампаненты, вызначыць ролю моўнай асобы пісьменніка ў рэканструкцыі нацыянальнай карціны свету народа.

Першы зварот да моўнай асобы звязаны з іменем нямецкага вучонага Л. Вейгербера. Акрамя лінгвістаў, вывучэннем моўнай асобы займаюцца псіхолагі, філосафы, культуролагі. У адрозненне ад псіхалогіі, дзе ў цэнтры ўвагі знаходзіцца эмачыйна-валютатыўная праявы асобы, яе сацыяльныя характеристыстыкі і структура, у адrozненне ад філасофіі, дзе сістэматызуюцца ўласцівасці асобы, якія дазваляюць ахарактарызаўваць яе як моўную, прававую і інш., лінгвістаў перш за ёсё цікавяць інтэлектуальныя, кагнітыўныя, камунікатыўныя характеристыстыкі індывіда, што маюць моўнае выражэнне. Таму, вызначаючы моўную асобу як аб'ект лінгвістычнага вывучэння, грунтуюцца на галоўных уласцівасцях мовы і базавых паняціях мовазнаўства. У залежнасці ад крыйтэрыяў апісання моўнай асобы, яе характеристызуюць як этнасемантычную, літаратурную, слоўніковую і г. д.

У рускай лінгвістыцы першыя крокі ў гэтай вобласці зрабіў В.У. Вінаградаў, які выпрацаваў два шляхі вывучэння моўнай асобы – асока аўтара і асока персанажа; пра гаворачую асобу пісаў А.А. Лявонцьеў. Само паняцце моўнай асобы пачаў распрацоўваць Г.І. Богін, ён стварыў мадэль моўнай асобы, у якой чалавек разглядаецца з пункту погляду яго “гатоўнасці ўтвараць маўленчыя ўчынкі, ствараць і прыматаць творы маўлення” [1, с. 1]. Аднак увеў гэты тэрмін у шырокі навуковы ўжытак Ю.М. Каравулаў, які лічыць, што моўная асоба – гэта чалавек, які здольны ствараць і ўспрымаць тэксты, якія адразніваюцца “а) ступенню структурна-моўнай складанасці; б) глыбінёй і дакладнасцю адлюстроўвання рэчаінасці; в) пэўнай мэтавай накіраванасцю” [3]. Ю.М. Каравулаў распрацаваў ўзоруневую мадэль моўнай асобы з апорай на мастацкі тэкст. На яго думку, моўная асоба мае тры структурныя ўзоруны. Першы – структурна-моўны, або семантыка-стрэлавы, інварыянтны ўзоровень, які адлюстроўвае валоданне звычайнай, штодзённай мовай. Наступны ўзоровень – кагнітыўны, дзе адбываецца актуалізацыя і ідэнтыфікацыя рэлевантных ведаў і ўяўленняў, уласцівых соцыуму/моўнай асобе і ствараючых калектыўную і/або індывідуальную кагнітыўную простору. Гэты ўзоровень адлюстроўвае моўную мадэль свету асобы, яе тэзазурса, культуры. І найвышэйшы ўзоровень – матывацыйны, прагматычны. Ён уключае ў сябе выяўленне і характеристыку матываў і мэт, якія ўпłyваюць на развіццё моўнай асобы. Узоруневая мадэль моўнай асобы адлюстроўвае абавязковыя тыпы асобы. Канкрэтных жа моўных асоб у дадзенай культуры можа быць мнóstва, яны адразніваюцца

варыяцьямі значнасці кожнага ўзоруно ў складзе асобы. Такім чынам, моўная асoba – гэта шматузроўневая і шматкампанентная парадыгма моўных асob, якія працуюць у парадыгме рэальных зносінаў.

У канцэпцыях моўнай асобы іншых аўтараў у мадыфікованым выглядзе прадстаўлена канцэпцыя Ю.М. Каравулава. На сённяшні дзень вядомыя разнастайныя падыходы да вывучэння моўнай асобы, якія вызначаюць статус яе існавання ў лінгвістыцы: палілектная (шматчалавечая) і ідялеклчная (прыватчалавечая) асобы (В.П. Нярэзнак), этнасемантычная асoba (С.Р. Варкачоў), элітарная моўная асoba (В.Б. Сірашніна), семілагічная асoba (А.Г. Баранаў), руская моўная асoba (Ю.Е. Прохараў, Л.П. Клабукава), моўная асoba заходніяй і ўсходніяй культур (Т.Н. Снітко), слоўнікавая моўная асoba (У.І. Карасік) і г. д.

У сучасных лінгвістычных даследаваннях моўная асoba часта ўспрымаецца як слоўнікавая, г.зн. як культурны прататып носьбіта канкрэтнай мовы, своеасаблівы “семантычны фатаробат”, створаны на аснове светапоглядных установак, каштоўнасных прыярытэтаў, асаблівасцей паводзінаў, адлюстраўваных у слоўніку [2, с. 65-66].

Аўтары называюць сярод складнікаў моўнай асобы нацыянальны менталітэт, моўныя веды, гуманізм. Беларускі даследчык М.Г. Яленскі ўключае ў яе ментальнасць і эмацыйнасць і прapanue паняцце этыка-маўленчага камунікатыўнага ядра асобы як сінтэзу ўяўленняў і ведаў, рэакцый, эмоцый, здольнасцей, уменняў [4].

Для лінгвакультуралогіі і кагнітыўнай лінгвістыкі важным з'яўляецца тэрмін ‘нацыянальная моўная асoba’. Гэта сацыяльная з'ява, але ў ёй ёсьць і індывідуальны аспект. Індывідуальнае ў моўнай асobe фарміруецца праз унутраныя адносіны да мовы, праз станаўленне асабасных моўных сэнсаў; але пры гэтым не трэба забывацца, што моўная асoba аказвае ўплыў на станаўленне моўных традыцый. Кожная моўная асoba фарміруецца на аснове засвяення канкрэтным чалавекам усяго моўнага багацця, створанага папярэднікамі. Мова канкрэтнай асобы складаецца ў большай ступені з агульнай мовы і ў меншай з індывідуальных моўных асаблівасцей.

Такім чынам, моўная асoba, перадусім як з'ява сацыяльная, непазбежна адлюстроўвае і нацыянальна-культурны кампанент сваёй свядомасці, што дазваляе праз яе пасрэдніцтва падысці да нацыянальнага характару. Неабходна адзначыць, што паняцці “моўная асoba” і “нацыянальныя характеристар” не тоесны. Ю.М. Каравулаў піша: “Для моўнай асобы нельга правесці прамой паралелі з нацыянальными характеристарамі, але глыбінная аналогія паміж імі існуе” [3, с. 42].

На нашу думку, моўная асаба класіка нацыянальнай літаратуры з'яўляецца каштоўным матэрыялам для рэканструкцыі ключавых канцэптаў народа, а праз іх магчымае даследаванне нацыянальных аўтастэрэатыпаў. У літаратурных тэкстах прадстаўлена мастацкая карціна свету. Аўтар бачыць навакольную рэчаіснасць скрэзь прызму сваіх ведаў, патрэб, цікавасцей, што робіць карціну свету індывідуальнай, але з пункту погляду успрынняція чытачамі – яна сацыяльна і культурна абумоўленая. Выяўлена з мастацкага тэксту карціна свету задае нормы паводзінаў, фарміруе тып адносінаў чытача да навакольнага асяроддзя (прыроды, жывёл, самога сябе як часткі сусвету). Усё гэта знаходзіць адлюстраванне ў лексічных, марфалагічных, сінтаксічных, кампазіцыйных характеристыках тэксту, яго тэматыцы, канцэптуальнай структуры.

Літаратура

1. Богин, Г.И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов: автореф. дис. ... докт. филол. наук: 10.02.20 / Г.И. Богин. – Ленинград, 1984. – 31 с.
2. Воркачев, С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкоznании / С.Г. Воркачев // Филологические науки. – 2001. – №1. – С. 64-72.
3. Карапулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Карапулов. – М.: «Наука», 1987. – 264 с.
4. Яленскі, М.Г. Методыка выкладання беларускай мовы. Сучасная лінгвадыдактыка: вучб. дапаможнік / М.Г. Яленскі. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2005. – 223 с.